

## Наименование ТВП: Старый Жаден



© С. Левый

**Код:** BY039

**Географические координаты:** 51°53' N 27°35' E

**Административная принадлежность:** Гомельская область:  
Житковичский район

**Площадь:** 16124 га

**Критерии:** A1

**Национальный природоохранный статус:** не мае

**Международный природоохранный статус:** ТВП міжнароднай значнасці

### Общее описание:

Леса-балотны комплекс, ядро якога складаюць балоты Стары Жадзен і Вялікае, раздзеленыя паміж сабой пакатай градой. Найбольш характэрнымі ландшафтамі тут з'яўляюцца верхавыя і пераходныя балоты, а таксама хваёвыя лясы.

Лясная расліннасць прадстаўлена шырокім спектрам супольніцтваў ад лішайнікавых хвойнікаў на старажытных эолавых дзюнах да чарнічных бярэзнікаў па іх падножжах і касачовых ольсаў па міжградавых паніжэннях. Ва ўзроставах адносінах лясы ў асноўным належаць да катэгорыі прыспяваючых. Па цяжкадаступных мінеральных астравах месцамі захаваліся дрэвы, узрост якіх

перавышае 100-120 гадоў.

З фларыстычнага пункту гледжання найбольшы інтарэс уяўляюць мінеральныя грады і ўскраіны балот. Менавіта тут адзначана большасць ахоўваемых відаў раслін. Несумненную каштоўнасць маюць і пераходныя балоты з асокамі прамой *Carex elata* і валасістаплоднай *Carex lasiocarpa*, рэдкія ў рэгіёне і ў Беларусі. Рададэндран жоўты *Rhododendron luteum*, які расце па пакатых схілах мінеральных астравоў, мае, акрамя таго, і міжнародны статус аховы. Вялікі інтарэс уяўляюць таксама рэдкія для Беларусі плюшчай малы *Sparganium minor*, танканог вялікі *Koeleria grandis* і маннік складчаты *Glyceria plicata*. Даволі верагоднае знаходжанне тут расніцы прамежкавай *Drosera intermedia* і чаротніка белага *Rhynchospora alba*, якія сустракаюцца на прымыкаючых да ТВП балотах.

Сярод балот пераважаюць верхавыя водападзельнага тыпу. Па іх перыферыі і ў міжградавых паніжэннях знаходзяцца залітыя вадой пераходныя і нізінныя балоты. Уздоўж зарослых меліярацыйных каналаў пераважаюць звычайна трыснягі.

Гідралагічная сетка прадстаўлена некалькімі старымі меліярацыйнымі каналамі, пракапанымі яшчэ ў канцы 19 стагоддзя. Вада па іх сцякае ў раку Сцвіга і канал Бычок. Гэтыя каналы зараслі воднай расліннасцю, месцамі перакрыты сплавінамі. Шматлікія бабровыя плаціны затрымліваюць сток вады з балот. Воднае харчаванне балотных масіваў адбываецца ў асноўным за кошт атмасферных ападкаў.

З-за высокай ступені забалочанасці і слабага развіцця дарожнай сеткі тэрыторыя цяжкадаступная, населеныя пункты тут адсутнічаюць. Акрамя таго, ТВП уваходзіць у буферную зону Прыпяцкага нацыянальнага парка і Палескага ваеннага палігона.

Асноўныя віды выкарыстання тэрыторыі – лесагаспадарчае і паляўнічае. Высечкі лесу вядуцца толькі па перыферыйных участках угоддзя. Лясныя ўгоддзі выкарыстоўваюцца мясцовым насельніцтвам для збору ягад і грыбоў, балота – для нарыхтоўкі журавін і выпасу жывёлы.

## **Основные биотопы:**

Балоты верхавыя и пераходныя – 60%, лясы – 40%.

## **Птицы:**

На ТВП адзначана 12 відаў птушак, занесеных у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь. Тэрыторыя мае значэнне для захавання некалькіх пар вялікага арлеца *Aquila clanga*. Акрамя таго тут адзначаны яшчэ некалькі глабальна пагражаемых відаў: вялікі грыцук *Limosa limosa*, вялікі кулён *Numenius arquata*.

### Другие группы животных:

Ядро фауністычнага комплексу ўтвараюць віды, экалагічна звязаныя з ляснымі і балотнымі экасістэмамі. Паколькі тэрыторыя амаль не асвоена людзьмі, тут даволі поўна прадстаўлены найбольш рэдкія і ўразлівыя віды фауны рэгіёна.

У недалёкім мінулым на тэрыторыі ТВП і па пойме ракі Сцвіга адзначаўся глабальна знікаючы від – еўрапейская норка *Mustela lutreola*. Гэта адно з двух апошніх (другое на поўначы Беларусі, у Паазер'і) раз'яднаных між сабой месцаў пражывання гэтага віду ў Беларусі. Улічваючы, што тэрыторыя даследавана пакуль што недастаткова, новыя знаходкі еўрапейскай норкі ўяўляюцца тут даволі верагоднымі.

Ва ўгоддзі сустакоецца бабёр рачны *Castor fiber*, выдра *Lutra lutra* і соня лясная *Dryomys nitedula*. У зімовы час неаднаразова назіраліся заходы рысі *Lynx lynx*. З ахоўваемых прадстаўнікоў герпетафауны адзначаецца грабенчыаты трытон *Triturus cristatus*, вядомы адзінкавыя знаходкі балотнай чарапахі *Emys orbicularis* і мядзянкі *Coronella austriaca*.

### Состояние редких видов птиц:

Виды	Статус	Количество	Год/период оценки	Точность оценки	Тренды (2004-2010)	Критерий ТВП
Черный аист <i>Ciconia nigra</i>	гн	+	2004	П		
Орлан-белохвост <i>Haliaeetus albicilla</i>	гн	4 п	2004	Т		

Виды	Статус	Количество	Год/период оценки	Точность оценки	Тренды (2004- 2010)	Критерий ТВП
Змееяд <i>Circaetus gallicus</i>	гн	+	2004	П		
Малый подорлик <i>Aquila pomarina</i>	гн	+	2004-2010	П		
Подорлик большой <i>Aquila clanga</i>	гн	6 п	2004-2010	Т	↔	A1
Журавль серый <i>Grus grus</i>	гн	+	2004	П		
Веретенник большой <i>Limosa limosa</i>	гн	+	2004	П		
Кроншнеп большой <i>Numenius arquata</i>	гн	+	2004	П		
Улит большой <i>Tringa nebularia</i>	гн	+	2004	П		
Неясыть бородатая <i>Strix nebulosa</i>	гн	10 п	2007	Э		
Дятел белоспинный <i>Dendrocopos leucotos</i>	гн	+	2004	П		

Виды	Статус	Количество	Год/период оценки	Точность оценки	Тренды (2004-2010)	Критерий ТВП
Дятел трехпалый <i>Picooides tridactylus</i>	гн	+	2004	П		

### **Другие редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды:**

Расліны: рададэндран жоўты *Rhododendron luteum*, вярба чарнічная *Salix myrtylloides*, вярба лапландская *Salix lapponum*, пльвунец малы *Utricularia minor*, пльвунец прамежкавы *Utricularia intermedia*, асака балоталюбівая *Carex heleonastes*, сон лугавы *Pulsatilla pratensis*, сон лугавы *Pulsatilla pratensis*, фіялка багнавая *Viola uliginosa*, журавіны дробнаплодныя *Oxycoccus microcarpus*.

### **Угрозы:**

Размяшчэнне ТВП у цяжкадаступнай мясцовасці станоўча адбіваецца на стане прыродных комплексаў. Нягледзячы на тое, што на поўначы ўгоддзя працягвае дзейнічаць асушальная сетка, яго гідралагічны рэжым блізкі да натуральнага. Высокая абваднёнасць тэрыторыі перашкаджае ўзнікненню пажараў. Высечкі лесу з-за высокай забалочанасці тэрыторыіносяць абмежаваны характар.

Пэўную пагрозу ўяўляе выпас жывёлы на балоце. У выніку пастаяннага прагону жывёл каля летніх стойбішчаў утвараюцца шырокія сцежкі. Выпас жывёлы ў веснавы час з'яўляецца значным фактарам турботы для дзікіх жывёл і здольны нанесці значную страту біяразнастайнасці.

Як следства браканьерства колькасць шэрагу паляўнічых відаў (лось, глушэц) значна ніжэй біялагічнай ёмкасці ўгоддзя.

### **Рекомендации по сохранению:**

З мэтай захавання ландшафтнай і біялагічнай разнастайнасці ўгоддзя тут неабходна стварыць рэспубліканскі ландшафтны заказнік. Стварэнне на гэтым участку ахоўваемай тэрыторыі дасць магчымасць захаваць экалагічны калідор між двума буйнейшымі прыроднымі комплексамі Палесся – нацыянальным паркам

«Прыпяцкі» і заказнікам «Альманскія балоты».

## **Источники информации:**

Асабістыя паведамленні: Дамброўскі В.Ч.

Скарбы прыроды Беларусі. – Мн.: Беларусь, 2005. – 215 с. (Інфармацыю падрыхтавалі: Дамброўскі В.Ч., Максіменкаў М.В., Скуратовіч А.М., Навіцкі Р.В.).

Созинов О.В., Груммо Д.Г., Зеленкевич Н.А., Цвирко Р.В., Жилинский Д.Ю., Броска Т.В. Редкие и исчезающие виды цветковых растений заказника «Старый жадень» // Красная книга Республики Беларусь: состояние, проблемы, перспективы: материалы международной научной конференции, Витебск, 13-15 декабря 2011 г. – Витебск., 2011 г. – с. 7-9.

**Составители :** Дамброўскі В.Ч.

---

*\* Использование размещенной здесь неопубликованной информации для научных публикаций без письменного соглашения ее авторов запрещено. В случае использования части контента или страницы целиком на других интернет-ресурсах, обязательна ссылка на авторов и сайт [iba.ptushki.org](http://iba.ptushki.org)*